

**Тэматычная праграма адкрытых міжрэгіянальных майстар-класаў
“Святочна-абрадавая культура беларусаў: традыцыі і сучаснасць”**

Брэсцкая вобласць

№ п/п	Тэма майстар-класа. Накірунак майстар-класа: народнае ДПТ, фальклорны тэатр, інтэгрэваны	Прозвішча, імя, імя па бацьку педагога-майстра – аўтара майстар-класа /педагога-ўаўтараў (цалкам, на бел.мове)	Пасада, кваліфікацыйная катэгорыя, педагогічны стаж аўтара майстаркласа /педагогаўаўтараў	Установа адукацыі, e-mail, рабочы тэлефон, кантактныя тэлефоны педагога-аўтара (педагогаў-аўтараў)	Дата, час, месца правядзення майстар-класа	Фармат правядзення (для фармата № 1 пазначыць адрас афіцыйнай старонкі ўстанова адукацыі ў Instagram)
1	Майстар-клас (фальклорны тэатр) “Калядныя дзявочыя гаданні”	Ёрш Алена Міхайлаўна	педагог дадатковай адукацыі, першая кваліфікацыйная катэгорыя, стаж 27 гадоў	ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” Пінскага раёна e-mail: ctdim@roo-pinsk.gov.by тел.раб.(8-0165) 68-06-93 ДУА “Чухаўская сярэдняя школа” Пінскага раёна e-mail: chuhovo@roo-pinsk.gov.by тэл. раб.(8-0165) 39-81-38 тэл. маб. +375299415172	28.12.21 Відэазапіс майстар-класа	Фармат 2 https://yadi.sk/i/D4ZM_3hBd4qVMQ
2	Майстар-клас (музычны фальклор) “Песеннае багацце каляндарна-абрадавай паэзіі Антопальскай	Новік Жанна Расціславаўна	педагог дадатковай адукацыі, першая кваліфікацыйная катэгорыя, стаж работы	ДУА “Драгічынскі раённы цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” cvr@drogichin.oozit.by	28.01.21 Відэазапіс майстар-класа ДУА “Драгічынскі раённы цэнтр	Фармат №2 https://www.youtube.com/watch?v=060Pj5i wft0

	зямлі”			80164430714	дадатков ай адукацы і дзяцей і моладзі”	
3	Майстар-клас (музычны фальклор, фальклорны тэатр) “Кобрынскія святкі” фальклорныя святы і абрады Кобрынскага рэгіёна	Шэнь Ірына Мікалаеўна Дзенісюк Алена Аляксандраўна Чырун Святлана Іосіфаўна Макарэвіч Ірына Рыгораўна Селядцоў Віктар Іванавіч Асаёнак Валянціна Міхайлаўна Кавалюк Дзмітрый Аляксандравіч Казлоўская Валянціна Рыгораўна Грэмчук Таццяна Аляксандраўна Жарын Ніна	педагог дадатковай адукацыі, другая кваліфікацыйная катэгорыі педагог дадатковай адукацыі, вышэйшай кваліфікацыйная катэгорыі педагог дадатковай адукацыі, вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі педагог дадатковай адукацыі, вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі першай катэгорыі педагог дадатковай адукацыі акампаніятар першай к кваліфікацыйнай катэгорыі акампаніятар педагог дадатковай адукацыі, без кваліфікацыйнай катэгорыі <i>метадыст,</i> носьбіт этнаграфіі жыхарка	Дзяржаўная установа адукацыі “Кобрынскі раённы цэнтр дзіцячай творчасці” rcdt@kobrin.e du.by 801642 3 82 92 (дырэктар) 8016 42 3 83 72 (Макарава Таццяна Уладзіміраўна , намеснік дырэктара, Макарэвіч Ірына Рыгораўна, загадчык аддзела)	06.01.21 Відэазап іс майстар- класа rcdt.kobrin in.edu.by	Фармат №2 https://youtu.be/ UArqkAO4B 4U

		Антоняўна	вХабовічы Кобрынскага раёна			
4	Майстар-клас (Народнае ДПМ) «Асаблівасці стварэння вырабаў з пластыліну з выкарыстаннем прыёмаў лепкі і дэкарыравання »	Палхоўская Ніна Фёдараўна	педагог дадатковай адукацыі аб'яднання “Асновы мастацкая творчасці”, першай кваліфікацыйнай . ктэгорыі, педагагічны стаж 25 год	ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Пінска” ctihtu@mail.ru , тел. 80165372789, моб. +37529927739 9	09.12.20 20 г.	Фармат № 2 https://www.youtube.com/watch?v=XLloJiqS67s&feature=youtu.be
5.	Майстар-клас (народнае ДПМ) «Упрыгожванні з фетру з вышыўкай да Раства»	Зіневіч Наталля Васільеўна	настаўнік працоўнага навучання, першая кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж- 9 год	ДУА “Сярэдняя школа №10 г. Пінска” sch10@pinsk.edu.by	17.12.20 20 г.	Фармат № 2 https://www.youtube.com/watch?v=30gqSnZ70zs
6	Майстар-клас (народнае ДПМ) «Калядны анёл»	Назарук Ала Сцяпанаўна	педагог дадатковай адукацыі, без кваліфікацыйнай катэгорыі, педагагічны стаж 7 гадоў	ДУА "Маларыцкі раённы цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі" maloritazvr@tut.by тэл:1651- 20155	17.12. 20г. 17.30	Фармат № 2 https://youtu.be/bHn1qPH8Htw
7	Майстар – клас (народнае ДПМ) Саламяны павук «Калядная зорка»	Борсук Ганна Мікалаеўна	педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя, стаж работы 40 год	Гурток “Каласок” узорнай студыі дэкаратыўна- прыкладнага мастацтва “Крокі” ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Брэста” 80162209427 cwr@tut.by	28.01.21 г.	Фармат №2 https://www.youtube.com/watch?v=CqJtRN8Xuh0&feature=youtu.be

8	Майстар-клас (музычны фальклор) «Шчодры вэчур»	Зайцава Алена Мікалеўна	педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж 37 год, кіраўнік узорнага клуба аматараў фальклору “Катрынка”	ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Высокае” school@edu.by	28.01.21 г.	Фармат №2 https://www.youtube.com/watch?v=M7mXOhHa45Y
9	Майстар-клас (народнае ДПМ) «Гліняная цацка»	Кравец Таццяна Пятроўна	педагог дадатковай адукацыі, першая кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж 16 гадоў	УА “Брэсцкі дзяржаўны абласны цэнтр маладзёжнай творчасці” тел..80162236 085 youthcenter@tut.by	20.01.20 20	Фармат №2 https://www.youtube.com/watch?v=8NrP7u0XD_8&feature=youtu.be
10	«Изготовление плетёной салфетки, декорированной соломкой». Направление мастер-класса - народное ДПТ	Павлючик Алла Михайловна	Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, педагогический стаж – 21 год	Государственное учреждение “Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Пинска”, ctihtu@mail.ru , тел. 80165372789, моб. +37529136799 8	11.12.20 20 г., объединение по интересам “Белорусские народные ремесла”	https://www.youtube.com/watch?v=olide1ICC7Q&feature=youtu.be
КАЛЯДНЫ ФЛЭШМОБ #ЗАСПЯВАЙ КАЛЯДКУ						
1.	Калядны флэшмоб “А вчора з вечора”	Андрасюк Вольга Іванаўна	Педагог дадатковай адукацыі, другая кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж 16 год	ДУА “Лагішынская сярэдняя школа” Пінскага раёна, 80165681842, 80299524688	16.12.20 20г., 18.00	#ЗАСПЯВАЙ КАЛЯДКУ https://www.youtube.com/watch?v=4RJS8IGA7eQ https://www.instagram.com/tv/CI-ITHOH8n9/?igshid=1jxsrlitlg

						gln
2.	Калядны флэшмоб "Раство ў нас", альбо заняткі "Як праходзілі калядкі"	Верыч Жанна Мікалаеўна, ”	метадыст, кіраўнік аб’яднання па інтарэсах юных экскурсаводаў “Гід, кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж	ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” Пінскага раёна	20.01.21 г.	#ЗАСПЯВАЙ КАЛЯДКУ https://www.youtube.com/watch?v=chnKvN4V90g
3.	Калядны флэшмоб Калядная песня	Зайцава Алена Мікалеўна	педагог дадатковай адукацыі, кіраўнік узорнага клуба аматараў фальклору “Катрынка”, вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж работы 37 год	ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Высокае” school@edu.by	20.01.21 г.	#ЗАСПЯВАЙ КАЛЯДКУ
4.	Калядны флэшмоб Калядная песня	Брыч Вольга Віктараўна	педагог дадатковай адукацыі, першая кваліфікацыйная катэгорыя, стаж работы, 5 год	ДУА “Драгічынскі раённы цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” 80164430714 cvr@drogichinoot.by	20.01.21 г.	#ЗАСПЯВАЙ КАЛЯДКУ
5.	Калядны флэшмоб Калядная песня	Бягеза Галіна Паўлаўна	педагог дадатковай адукацыі, першая кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж 16 гадоў	ДзУА “Маларыцкі раённы цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” maloritazvr@tut.by тэл: 1651-20155	15.12. 20 г. 15.30	#ЗАСПЯВАЙ КАЛЯДКУ https://www.instagram.com/tv/CJDLawpgIjG/?utm_source=ig_web_copy_link

6	Калядны флэшмоб Калядная песня	Якоўчык Вольга Феадосьеўна	педагог дадатковай адукацыі, без кваліфікацыйнай катэгорыі, 16 гадоў	ДУА “Купяціцкая сярэдня школа” Пінскага раена, kup@roo- pinsk.gov.by, 80165307538 80299498592	19.12.20 20 11.00- 12.40	https://www.youtube.com/watch?v=sKP0qEwJOVE
---	---	----------------------------------	---	--	-----------------------------------	---